

Крынічка

Вядучая рубрыка Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

10 памылак пры вырошчванні расады памідораў

Вырошчванне расады памідораў у хатніх умовах — справа тонкая, якая патрабуе разумнага падыходу. Часта пачаткоўцы дапускаюць памылкі, якія пасля дрэнна адбіваюцца на ўраджай памідораў. Менавіта на такія промахі звернем увагу.



ленню, вы атрымаеце здаровую, якасную расаду.

Не пераўвільгатняйце

Паліваць расаду трэба толькі пры высаханні верхняга пласта глебы. Прафілактычныя паліванні праводзяць раз на тыдзень слабым раствором марганцоўкі. Пасля гэтага варта прысыпаць расаду тоненькім пластом прасянага попелу, кожны раз пасля палівы неабходна злёгку ўзрыхліць зямлю.

Не купляйце ў незнаёмым месцы

Калі купілі, варта апрацаваць іх з дапамогай раствора марганцоўкі, пакінуўшы ў ім на дваццаць хвілін. Потым старанна вымыйце вадой. Калі насенне стала цёмным, значыць, усё ў парадку.

Не ператрымлівайце ў вадзе

Замочванне для абеззаражвання не павінна быць даўжэй, чым на 15—20 гадзін. Калі прайшло больш часу, насенне проста задыхнецца. Для замочвання бярыце адталую ваду. Атрымаць яе можна, змясціўшы звычайную ваду з пад крапа ў маразілку (палову аб'ёму ёмістасці). Далей вадкасць, якая не замерзла (гэта будзе раствор соляў са шкоднымі прымешкамі) зліце. А лёд няхай растае — гэта і будзе актыўная, чыстая, жывая вада. Таксама можна замочваць насенне ў соку аляся (можна не разводзіць). Але выціскаць яго можна толькі з трохгадовых (альбо старэйшых) культур, патрымаўшы іх каля тыдня ў холадзе. Калі вы замочваеце насенне ў соку аляся, прамываць яго вадой не трэба.

Не высаівайце занадта рана

Найлепшая расада — нізенькая, маладая, а не тоненькая, старая.

Ідэальная памідорная расада — 40—50 сутак. І яшчэ, калі падсветкі для расады вы забяспечыць не зможаце, то ў лютым яе не трэба высаіваць.

Не сейце ў агародным грунце

Грунт варта нарыхтоўваць з восені. Яго робяць з пяску і перагною, кампостаў альбо грунту з лесу — у роўных долях. Акрамя гэтага, на ядро сумесі павінна ісці 0,5 літра драўнянага попелу.

Не дапускайце зніжэння тэмпературы паветра

Прынамсі, пакуль не прарастуць усходы. Самая адпаведная тэмпература для пасеваў, якія знаходзяцца пад шклом альбо плёнкай, плюс 23—25 градусаў. У такім тэмпературным рэжыме усходы з'яўляюцца максімальна хутка, а расада не заражаецца чорнай ножкай.

Не прапусціце момант з'яўлення ўсходаў

Пры з'яўленні першых пачаткаў, неабходна выставіць ёмістасці з раслінкамі на сонца. Дзякуючы зніжэнню тэмпературы ў начны час да плюс 13—14 градусаў і выдатнаму асвят-

Не стварайце цеснату

Падрастаючай расадзе неабходна шмат месца. Рэкамендуецца расунуць ёмістасці, каб лісцікі не дакраналіся адзін да аднаго. Дапускаецца абразанне верхавіны ніжніх лісточкаў для паляпшэння асветленасці.

Не дапускайце перарастання

Перарослая расада становіцца доўгай, тоненькай, лёгка ламаецца. Яна не зможа забяспечыць якасны і ранні ўраджай. Моцна перарослую расаду варта перасадзіць у большыя ёмістасці. Альбо зрэжце верхавіны, укараніце іх у тары з вадой і высаідаць у глебу. Культуры, якія засталіся, будуць расці далей, выпусціўшы бакавыя парасткі. Такім чынам, з адной культуры атрымаецца дзве.

Загартоўка

Перад тым, як высаідаць расаду ў грунт, яе неабходна загартаваць. Робіцца гэта за пару тыдняў да высаідак. Гартаваць расаду неабходна на адкрытай глебе, у зацішнае надвор'е, паступова павялічваючы перыяд знаходжання яе на вуліцы. Высаідаць расаду варта толькі ў вясчэрні час альбо ў пахмурны дзень.

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск —	7.13	19.22	12.09
Віцебск —	7.03	19.12	12.09
Магілёў —	7.03	19.12	12.09
Гомель —	7.00	19.09	12.09
Гродна —	7.29	19.38	12.09
Брэст —	7.29	19.38	12.09

Месяц

Першая квадра 14 сакавіка. Месяц у сузор'і Дзевы.


Імяніны

Пр. Марыі, Матроны, Васіля, Емяльяна, Капітона, Мікалая, Паўла. К. Аляксандры, Клаўдзіі, Святланы, Анатоля.



Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

Жанчыны з вагой 45—50 кілаграмаў, якія ньюць, што паправіліся, нагадваюць мне грэкаў, якія скардзіліся, што ў іх зімой ударылі небывалыя маразы.

Жанчыны хочуць раўнапраўя, але пры гэтым яшчэ тры чвэрці коўдры.

— «Сволачы» пішацца з адным «с» ці з двума?

— Не ведаю, я зайсёды пішу «Паважаныя спадары».

— Ганна, я гляджу, ты новы кажухок у мужа выпрасіла?

— Вой, Наташа, так доўга выпрошвала, што ўжо як быццам зарабіла!

Калі ад вас сышла жонка да суседа, не адчайвайцеся: цяпер вы — сусед!



Даты

Падзеі

Людзі

20 САКАВІКА

1889 год — нарадзіўся (фальварак Кур'янаўшчына, цяпер у Лагойскім раёне) Часлаў Родзевіч, беларускі тэатральны і грамадскі дзеяч. Удзельнік Першай беларускай тэатральнай вечарыны ў лютым 1910 года ў Вільні, Беларускага музычна-драматычнага гуртка, Першай беларускай трупы Ігната Буйніцкага. Адзін з заснавальнікаў Таварыства ахвотнікаў беларускага народнага штуркаства ў Петраградзе. У 1918—1919-м працаваў у Беларускай нацыянальнай камісарыяце, Беларускам савецкім тэатры. У 1920-я гады ўдзельнічаў у рабоце Навукова-тэрміналагічнай камісіі пры Наркамасветы БССР, займаўся навуковымі даследаваннямі ў галіне прыродазнаўства пры Мінскай балотнай станцыі. У 1930 годзе рэпрэсаваны. Памёр у 1942-м. Рэабілітаваны ў 1957 годзе.

1939 год — нарадзіўся (г. Беразіно) Эмануіл Рыгоравіч Іофе, беларускі гісторык, доктар гістарычных навук, прафесар. З 1978 года — у Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя М. Танка. Аўтар даследаванняў па гісторыі Беларусі, беларускай навукі і культуры, сацыялогіі і культуралогіі.

1954 год — нарадзіўся Мікола Мятліцкі (вёска Бабчын Хойніцкага раёна), беларускі паэт. Працаваў у газеце «Літаратура і мастацтва», у выдавецтве «Мастацкая літаратура», у 2002—2014 гадах галоўны рэдактар часопіса «Полымя». Аўтар паэтычных зборнікаў «Мой дзень зямны», «Хойніцкі сшытак», «Ружа вятроў» і іншых. Кніга «Бабчын» — своеасаблівы літаратурны помнік роднай вёсцы, пакінутай людзьмі пасля катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі.



Міжнародны дзень шчасця. З 2013 года Арганізацыя Аб'яднаных Нацый адзначае Міжнародны дзень шчасця для таго, каб прызнаць важнасць шчасця ў жыцці людзей ва ўсім свеце. У 2015 годзе ААН прыняла 17 мэт у галіне ўстойлівага развіцця, накіраваных на выкараненне галечы, скарачэнне няроўнасці і абарону нашай планеты — тры ключавыя ўмовы, неабходныя для дасягнення дабрабыту і шчасця.

321 год — Рымскі імператар Канстанцін Вялікі выдаў указ аб святкаванні нядзельнага дня, які стаў адным з самых распаўсюджаных хрысціянскіх звычаяў.

1800 год — італьянскі вучоны А. Вольта ў лісце прэзідэнту Лонданскага каралеўскага таварыства зрабіў паведамленне аб сваім вынаходстве батарэі электрычных элементаў (вольтаў слуп) — першай крыніцы пастаяннага току, які адкрыў новую эру ў даследаванні электрычнасці.

1915 год — нарадзіўся Святаслаў Тэафілавіч Рыхтэр, савецкі і расійскі піяніст, народны артыст СССР, Герой Сацыялістычнай Працы. Адзін з найбуйнейшых музыкантаў-выканаўцаў XX стагоддзя, заснавальнік і мастацкі кіраўнік музычных «Снежаньскіх вечароў». У 1970—1990-х гадах неаднаразова гастралюваў у Беларусі. У рэпертуары былі санаты і канцэрты Моцарта, Бетховена, Шуберта, музыка кампазітараў XX стагоддзя. Памёр у 1997 годзе.

